

**Яўген Міраноўч (Беласток, Польшча),  
доктар габілітаваны, прафесар  
кафедры беларускай культуры Беластоцкага ўніверсітэту**

## **Некалькі заўвагаў адносна фармавання беларускай дзяржаўнасці**

Чытаючы падручнікі і манаграфічныя працы, прысвечаныя гісторыі фармавання беларускай дзяржаўнасці, у мяне часта ўзнікае ўражанне, што пісаліся яны выключна дзеля выканання нейкай палітычнай функцыі. Знаючы палітычныя ўмовы савецкага перыяду асабліва не здзіўляе, што ў *Істории БССР*<sup>1</sup>, выдадзенай у 1954 г., ці падручніку *Гісторыя БССР*<sup>2</sup> для вучняў сяродніх школаў аўтарства Абецадарскага, Баранавай і Паўлавай выступае адна толькі форма дзяржаўнасці, у першым выпадку акрэслена як *Древнерусское государство*, у другім як *Старожытная Русь*. Здзіўляе аднак, калі раннесяроднявечны перыяд гісторыі Беларусі аўтары двухтомнай *Гісторыі Беларусі*<sup>3</sup> выдадзенай у 1998 г. разглядаюць у катэгорыі *Старожытнаруская дзяржава (Кіеўская Русь)* – агульнафеадальная дзяржава ўсходніх славян. Супольнай прыкметай гэтых апрацовак ёсьць адсутнасць сяроднявечнай беларускай дзяржаўной традыцыі. Нават польская аўтары<sup>4</sup> сцвярджаюць, што Палацкая дзяржава не была часткай Рускага Каганату, які па невядомых прычынах называецца ў расейскай, беларускай і ўкраінскай гісторыяграфіях Кіеўскай Руссю.

У сяроднявечны сімвалам дзяржаўнасці была свая незалежная дынастыя. Сярод трох дзяржаўных традыцый, існуючых у Беларусі – полацкай, тураўскай і новагародской - незалежную дынастыю мае полацкая. Залежнасць тураўскіх князёў ад Кієва ставіць іх у адным шэрагу з іншымі Рурыкавічамі. Няма ніякіх падставаў каб залічиць Тураўскае Княства да беларускай дзяржаўной традыцыі. Яно было часткай Рускага Каганату.

Асабліва цяжка акрэсліць характар Новагародской дзяржавы і Вялікага Княства Літоўскага. Патрыятычны падыход дагэтаі тэмы Міколы Ермаловіча<sup>5</sup> вельмі добры для будавання неабходнай нацыянальнай міфалогіі, але яго рэканструкцыя фактаў не вытрымлівае навуковай крытыкі і таму не можа вучыць палітычнаму мысленню. Хоць Вялікае Княства Літоўскае стваралася на базе беларускай (славянскай) эканомікі, культуры і заканадаўства, узікла дзяржава, якая стала ўласнасцю літоўскай дынастыі. Беларуская феадальная эліта хадзіла ў пал-

<sup>1</sup>Істория БССР. Т. I / Ред. В.Н.Перцэв. Минск, 1954.

<sup>2</sup>Абецадарскі Л.С., Баранава М.П., Паўлава Н.Г. Гісторыя БССР. Мінск, 1984.

<sup>3</sup>Гісторыя Беларусі. Ч. I / Рэд. Я.К.Новік, Г.С.Марцуль. Мінск, 1998.

<sup>4</sup>Bazy low L. Historia Rosji. T. I. Warszawa, 1985. S. 90.

<sup>5</sup>Аўтар кніжак: Старожытная Беларусь. Палацкі і новагародскі перыяды. Мінск, 1990; Паслядах аднаго міфа. Мінск, 1991.

ітычных гульнях, аднак яе значэнне было другараднае. Дамінацыя беларускай культуры і мовы ў структурах дзяржавы вынікала з факту адсутнасці літоўскага пісьменніцтва. Нават хрышчэнне некаторых *кунігасаў*, правячых у беларускіх княствах, мела найчасцей інструментальны характар.

Вялікае Княства Літоўскае вяло палітыку, згодную з інтэрэсамі літоўскага этнасу. У працэсе яднання "рускіх земляў" нашчадкі Гедыміна паставілі справу захавання літоўскага этнасу, адмаўляючы яго хрышчэнне ў "рускую веру", якая была ўзделам абсолютнай большасці насельніцтва дзяржавы, вышэй за перспектыву стварэння заходнерускай імперыі, у якой літоўцы, несумненна, расплыліся б як этнас. Саюз з Польшчай і каталіцызм, як дзяржаўнае веравызнанне Вялікага Княства Літоўскага, стварылі стан пастаяннага ўнутранага канфлікту, у якім інгарэзы феадальнай каталіцка-літоўскай меншасці ставіліся супраць інтэрэсаў феадальнай праваслаўна-беларускай большасці. Католікі ў выніку саюзу з Польшчай атрымалі вялікую зневажлюючу падтрымку, у выніку якой ня раз вырашаўся ход унутраных канфліктаў. Нягледзячы на дамінацыю беларускай культуры, больш выглядае на тое, што ВКЛ была формай чужой – літоўскай дзяржавы на беларускай зямлі.

У выніку разгрому Крыжацкага ордэну ў 15 ст. у гэтым кутку Еўропы зачончылася пэўная палітычная раўнавага. Раптоўна ўзрастала сіла і значэнне Карапеўства Польскага, паралельна слабела пазіцыя ВКЛ. Рэч Паспалітая не была ніякай формай дамовы двух народаў, як часта чытаеца ў падручніках. У гэтай дзяржаве матэрыялізавалася імперыяльная ідэя польскіх феадальных эліт. Ніякая сіла не была ў стане паўстрымаць у 16 ст. працэсу пашырэння польскіх палітычных, культурных і рэлігійных упłyvaў. У выніку асіміляцыі як беларускі, так і літоўскі этнасы страцілі свае эліты. Рэч Паспалітая магла бы таксама слушна мець назуву Польскай Імперыі, што больш дакладна адпавядала б рэальному стану рэчаў. Няма ніякіх падставаў, каб называць Рэч Паспалітую формай беларускай дзяржаўнасці.

Можа яшчэ больш шкодным у працэсе беларускага нацыянальнага і дзяржаўнага будаўніцтва стаў расейскі імперыялізм, асабліва з увагі на яго ідэалагічную канструкцыю. Ідэя рускага народу вызначала таксама месца беларусам як аднаго з этиографічных адгалінаванняў гэтай этнічнай супольнасці. Палітыка царскіх уладаў прывяла не толькі да рэлігійнай супольнасці і адчuvання беларускім элітамі падабенства культуры, але таксама ўзінкнення ідэалогіі *западнарусізму*, дамінуючай у мысленні беларусаў да сёняшняга дня. Рэч Паспалітая сваёй асіміляцыйнай палітыкай пазбавіла беларусаў элітаў, Імперыя Раманавых стварыла механізм дзяржаўнай асіміляцыі ўсяго народу.

Да 1918 г. не нарадзілася нават думка аб беларускай незалежнай дзяржаве, палітычна адарванай ад Расеі.

Асновай для адбудовы беларускай дзяржавы ў 20 ст. не былі дзяржаўныя структуры ў выглядзе ВКЛ, Рэч Паспалітай і/і Расейскай Імперыі, а толькі шматгадовы працэс развіцця нацыянальнай культуры і палітычнай думкі, асабліва ў другой

палове 19 ст. Можна акрэсліць важныя моманты ў гэтым працэсе. Першы вялікі крок – гэтасфармаванне беларускай інтэлігэнцыяй з кола западнарусаў на старонках часопіса “Гоман” у 1884 г. праекту палітычнай аўтаноміі для Беларусі ў межах Расей. Да 1918 г. ніхто ў гэтай справе не зрабіў ніводнага кроку наперад. Падчас II З’езду Беларускай Сацыялістычнай Грамады гоманаўскую ідэю аўтаноміі паўтрылі лідары гэтай партыі, якія ў большасці прадстаўлялі каталіцкае асяроддзе.

Ідэя незалежнай беларускай дзяржавы з’явілася толькі тады, калі ўсе расейскія лагеры ў 1917 г. адмовіліся прызнаць палітычную аўтаномію для Беларусі. Варта прыгадаць, што Усебеларускі кангрэс у снежні 1917 г. як першую сваю пастанову прыняў дэкларацыю аб палітычнай ўніі Беларусі з Савецкай Расеяй. БНР абвясцілі тады, калі большасці беларускіх сацыялістў сталавядома, што ніякае пагадненне з расейскімі таварышамі немагчымае.

БССР, якая мела быць толькі інструментам бальшавіцкай нацыянальнай палітыкі і ідэйнай супрацьвагай для БНР, дала, аднак, трывалую канструкцыю беларускай дзяржаўнай установы. Хоць гэтая дзяржава доўгія гады праводзіла антыбеларускую палітыку, яна, аднак, існавала як юрыдычны фактар савецкага палітычнага парадку. Без БССР не было бы Рэспублікі Беларусь. Нягледзячы на ўнутраную сітуацыю, сённяшнє міжнароднае юрыдычнае і палітычнае замацаванне Беларусі ёсьць лепшым станам дзяржаўнасці, чым калі-небудзь бывала ў гісторыі, можа толькі за выключэннем полацкага перыяду.

## Пытанні да Я.Мірановіча

*Захар Шыбека (Менск):* Як Вы ставіцеся да праўдападобнасці існавання беларуска-украінскай дзяржаўнасці, беларуска-літоўскай дзяржаўнасці?

*Валеры Мянжынскі (Менск):* Патлумачце, калі ласка, на чым грунтуецца Вашая думка аб тым, што сёня ў нашай дзяржаве ёсьць перспектывы для будучыні?

*Алесь Смалянчук (Гародня):* 1. Сцвярджаючы, што Рэч Паспалітая – гэта Польская імперыя, што Вы маеце на ўвазе? У якім сэнсе яна была польскай? У дзяржаўным, у этнічным?

2. Чаму Вы не ўлічваецце першую праграму БСГ 1903 г., дзе ўтрымлівалася ідэя незалежнай Беларусі?

## Адказы Я.Мірановіча

*Адказ А. Смаленчуку:* 1. Да прыкладу, невядома нікога з жыхароў Беларусі, хто б заяўляў, што ў канцы 18 ст. наступіў падзел Беларусі і што беларускі горад Кракаў перайшоў у Аўстрыйскую дзяржаву. Я чытаю ў польскіх кніжках, падручніках, што наступіў падзел не Рэчы Паспалітай, наступіў падзел Польшчы. У гісторычнай свядомасці палякаў існуе Рэч Паспалітая як польская дзяржава, як дзяржава палякаў. А памяць у гісторыі – гэта рэч найважнейшая. Ніхто ў Польшчы не сумніваецца, што ў канцы 18 ст. наступіў падзел не шматнацыянальной Рэчы

Паспалітай, а падзел Польшчы. Ёсць і іншыя доказы, што Рэч Паспалітая была польскай дзяржавай. Напрыклад, калі ў 17 ст Януш Радзівіл захацей замяніць саюз Вялікага Княства Літоўскага з Польшчай на саюз Вялікага Княства Літоўскага са Швецыяй, шмат хто арганізаваў выступы супраць гэтай ідэі. Не было ў Вялікім Княстве Літоўскім сілаў, якія б падтрымлівалі гэтую ідэю. У 17 ст. ўсё паказвае на тое, што было ўжо мысленне не катэгорыямі Вялікага Княства, а катэгорыямі агульнай дзяржавы – Рэчы Паспалітай.

Далей. Уся пісьменнасць у канцы 18 ст. ў падаўляючай большасці вялася ў нас на польскай мове. Адміністрацыя выступала на польскай мове. Існавала мысленне ўраднікаў катэгорыямі адзінай дзяржавы.

Наступны прыклад. Напачатку 19 ст. Адам Чартарыск і вельмі хутка і паспяхова стварыў эфектыўную сістэму польскай асветы ад пачатковых школаў да вышэйшай адукацыі. Яна была створана пры падтрымцы элітаў з тэрыторыі, якая раней уваходзіла ў Вялікае Княство Літоўскае. Эліты, якія пражывалі на тэрыторыі сучаснай Беларусі, мыслілі катэгорыямі адзінай дзяржавы – Рэчы Паспалітай, а не разнажайліві пра нейкую сваю адметнасць. Яшчэ прыклад – перыяд напалеонскай вайны.

2. У 1903 г. на першым з'ездзе Беларускай Рэвалюцыйнай Грамады нічога не згадвалася пра змаганне за аўтаномію. Там было сказана, што дзяржава не акрэслена, але мэтай партыі ва ўсіх адозвах, дарэчы пісаных на польскай мове, было змаганне за асвету, за культуру. І толькі падчас другога з'езду Беларускай Сацыялістычнай Грамады ў 1906 г., у зусім іншых палітычных умовах, падкрэслівалася, паўтаралася гоманаўская ідэя змагання за аўтаномію і зноў жа ў межах дэмакратычнай Расеі.

*Адказ З Шыбеку: Ідэю Вялікага Княства Літоўскага ў 1916 г. прыдумалі браты Луцкевічы і яшчэ пару масонаў літоўскага і яўрэйскага паходжання. Яны надрукавалі заяўкі і павесілі гэта на польскай, на беларускай, на рускай, на яўрэйскай (ідыш) мовах. Гэта распаўсюджвалася, а неўзабаве літоўцы вырашылі змагацца сваю дзяржаву. Палякі ніколі не далучаліся да гэтай ідэі. Небыло ніводнага польскага палітычнага цэнтра, які б выказваўся за ідэю Вялікага Княства Літоўскага ў 1916 г. Была надзея на сваю дзяржаву, таму і ішлі па гэтым шляху.*

Вялісія перамовы з Украінай можа не столькі адносна супольнай дзяржавы, сколькі саюзу Беларусі і Украіны, але тое адносіцца да 1919 г. БНРаўскія ўлады разважалі ўсялякія праекты, што далей рабіць з дзяржавай, якую стварылі.

*Адказ В. Мянжынскаму: Мой аптымізм грунтуюцца на tym, што ёсць дзяржава – свой дом, у якім засталося толькі зрабіць парадак. Да 1991 г. можна было толькі разважаць у катэгорыях змагання за дзяржаўнасць, сёння гэты этап занамі. Сёння можам гаварыць пра абарону дзяржавы, а гэта ўжо зусім іншая сітуацыя. Найважнейшае, што ёсць дзяржава і ніхто ў свеце не аспрэчвае гэтага факту. А якой яна будзе, шмат залежыць ад яе грамадзянаў.*

## Дыскусія па дакладу Я.Мірановіча

*Святлана Куль-Сяльверстава (Гародня):* У 18 і пачатку 19 ст. польскасасьць, Польшча, і ўсе тэрміны з каранём “польскі”, выступалі на нашых тэрыторыях не як этнонім, а як паліtonім. У дадзеным выпадку гэта была проста абагульненая назва Рэчы Паспалітай – Польша. Мяцовая шляхта ўсвядамляла сябе палякамі-ліцвінамі. Паляк, бо належыць да Рэчы Паспалітай, але адначасна з’яўляецца ліцвінам, таму што жыве на землях Вялікага Княства Літоўскага. Такім чынам, Польша ў дадзеным выпадку выступае не як назва этнічнай тэрыторыі ці краіны па этнічнай прыкмете, а проста як спрошчаная назва Рэчы Паспалітай. Трэба разводзіць гэтыя два паняцці. Нам не трэба займацца мадэрнізацыяй гісторыі. Калі мы сёння ведаем, што ёсьць суверэнная Польшча са склаўшайся нацыяй і г.д., мы бярэм і пераносім сённяшнію сітуацыю ў мінулае. Давайце паглядзім на справу вачыма тагачасных людзей і тады ўсё стане на месца, што такое для іх Польшча, што такое падзеялы Польшчы. Даречы, тэрмін “падзеялы Польшчы” вельмі часта ўжываўся расіянамі і ён замацаваўся не ў апошнюю чаргу дзякуючы ім. Для іх ўсё тутбыло Польшчай. Гэта паліtonім, і не трэба гаварыць, што ліцвінскасасьць была цалкам знішчана.

*Iгар Марзалюк (Магілёў):* Калегі, давайце зыходзіць з крыніцаў. Тэрмін “Польшча” і пастаяннае скарыстанне ў 18 ст. тэрміну “Літоўская правінцыя”, тое адбылося якраз у эпоху Рэчы Паспалітай і гэтая лексіка скарыстоўвалася ў афіцыйным справаводстве ў 18 ст. у супольнай дзяржаве Рэчы Паспалітай абодвух народаў.

Тая ліцвінскасасьць мяне не моцна радуе па адной простай прычыне. Як і русінскасасьць, яна ў 18 ст. успрымаеца ўжо як рэгіянальная свядомасасьць. Так і ў немцаў: ёсьць дойч, ёсьць бавары. І крыніцы сведчаць пра фармаванне ў 18 ст. палітычнай нацыі. У Рэчы Паспалітай ішлі нацыятворчыя працэсы, дзе складвалася польская нацыя, але па параметрах, харектэрных для той жа Францыі. Ёсьць дзве формы нацыяўтварэння: нацыя як прыналежнасасьць па дзяржаве і нацыя як прыналежнасасьць па крыві. Але этнічны кампанент, але ідэалагемы, безумоўна былі польскія. Успомнім Адама Міцкевіча, яго слынную паэму.

Паляк – гэта прыналежнасасьць да польскай нацыі. Менавіта польскі этнічны кампанент гэта вызначае. Толькі дзякуючы падзелам Рэчы Паспалітай на сённяшні дзень існуе беларуская нацыя. Таму што ў выніку падзелаў быў разбураны гэты механізм. Яшчэ падчас паўстання 1863 г. у газетах, якія выходзілі ў Вільні (Кур'ер літэвскі), было напісаны: “Што такое польская нацыя? Польская нацыя складаеца з беларусаў, русінаў, уласна палякаў, але ўсе мы палякі, бо мы гаворым на адной польскай мове, усе дыхаем польскай культурай”.

Краёвасасьць як і заходнерусізм – прамежкавая фаза нацыянальной самаідэнтыфікацыі. Адныя з іх пасля становіліся беларусамі, другія – палякамі і інш. Краёвая свядомасасьць – з’ява не нацыянальная, арэгіянальная.

*Алег Латышюнак (Беласток):* Я хачу звярнуць вашую ўвагу, што палітонім і этноім могуць выступаць адначасова. І калі нават назвы “Польшча” і “паляк” пачатковабылі палітонімамі, то Камісіяй нацыянальной адукацыі ў Польшы праводзілася мэтанакіраваная праца, каб яны сталі этноімамі. Працэс не быў завершаны, бо дзяржава рухнула. Мэтай гэтага працэсу было стварэнне адной польскай нацыі, якая гаворыць на польскай мове ў межах усёй Рэчы Паспалітай. І гэты працэс вельмі далёка пайшлоў. Тыя прыёмы скарыстоўваліся яшчэ пры Аляксандры I. Таму ў час лістападаўскагага паўстання ніхто да беларускай ідзе не звярнуўся.

*Захар Шыбека (Менск):* Мне ўсё ж такі больш сімпатычныя довады Святланы Сяльверставай, і я не згодзен з песімістычнымі высновамі Ігара Марзалюка, што калі б не падзелы Рэчы Паспалітай, то нацыятворчы працэс спыніўся б, і мы загінулі бы гэтым моры. Скажам, ёсць вопыт у насішчэ Расейскай імперыі, якая таксама лічыла ўкраінцу, беларусаў, рускіх адзінай нацыяй, тым не менш, гэты праект ляснуўся. Я думаю, у Рэчы Паспалітай не было ніякай перспектывы, гарманізаваць такую шматэтнічную простору. Мог быць нейкі палітычны праект, але этнічная маса ўсё роўна позна ці рана дала б свае расткі.

*Алесь Смалянчук (Гародня):* Я таксама хачу звярнуць увагу на сітуацыю на беларускіх і літоўскіх землях у 19 ст., таму што абсалютна ён згаджаюся з тым, што ідэя ліцвінскіх памерла і застаўся толькі нейкі рэгіяналізм, “літоўская” правінцыя. Мы сустракаем ліцвінскі сепаратызм у паўстанні Касцюшкі, у паўстаннях 1830, 1863 г. таксама. У 1820 г. Міхал Клеафас Агінскі піша мемарандум Аляксандру I аб адраджэнні Вялікага Княства Літоўскага. Калі нічога не было ў 19 ст., адкуль узяліся краёўцы пачатку 20 ст.? А парадунаваць іх з заходнерусамі абсалютна некарэктна. Калі заходнерусы адрывалі Беларусь ад Польшчы дзеля таго, каб зліць яе з Расеі, то краёўцы так не рабілі. Краёўцы адрывалі ад Расеі не для таго, каб зліць з Польшчай. Яны ўвеселі час падкрэсліваць адметнасць, самабытнасць, самастойнасць земляў гістарычнай Літвы. Краёўцы выразна дамінавалі на пачатку 20 ст. у мясцовым польскім руху. Таксама трэбазгадаць апеляцыю да ідзе канфедэрацыі ВКЛ, якая з'явілася у канцы 1915 – пачатку 1916 г. Мнездаеща, што Яўген Мірановіч спрошчвае сітуацыю.

*Яўген Мірановіч (Беласток):* Дзе вы знайшли, шаноўнае спадарства, што ў час напалеонскай эпохі нехта змагаўся за Княства Літоўскае, адарванае ад Польшчы? Дзе доказы? Наступнае пытанне, па якіх прычынах пачалося лістападаўскага паўстанні? Супраць чаго? Раз мелі сваю дзяржаву, сваю польскую адміністрацыю, сваіх ураднікаў, сваю армію, навошта пачалося лістападаўскага паўстанні? Палякі патрацілі сваю імперию на карысць Расеі, паслалі чарговыя арміі на ўсход Польшчы, каб выклікаць паўстанніе на ўсходзе, нічога з гэтага не арымалася. Палякі мелі сваю дзяржаву ў этнічных межах, апрана аўстрыйскай акупациі і нямецкай. А ўсё, што было ў межах Расеі, ўсё было ў іх руках.